

# палата №6

палата №6

## Яўген Рагін



...дзесьці  
яшчэ любаць і кахаюць...

## Пабачыць Гандурас і памерці

3 нізкі “Абыпраштоські”

...Гэта хто там так адмыслова падміргвае з цемры безнадзейнасьці і безвыходнасьці? Шматабяцальна і вельмі інтымна. Хто так пасъміхаецца з-за трушчобных водбліскаў чырвонага ліхтара? Гэтак шчыра, цёпла і прыязна. Гасцінна і шчодра развёўшы рукі для шчыльных любоўных абдымкаў. Пускаючы сыліну і ціха павіскваючы ад асалоды хуткіх, ледзь не гарманальных зносінаў... Хто гэта?.. Тутэйшая эканоміка!..

Тая яшчэ пачварына! Пасъміхаецца шырока, ледзь не па-амерыканску (чыз, цётка, чыз!), а зубы, як ні пнецца, чорныя, гнілыя – савецкія. І подых гэткі ж – смуродны і невыносны. Вось яна – зьверху, а мы пад ёй. Вельмі прымусовае сумяшчэныне несумяшчальнага пад агульнае пакрэхтваныне (хто ад асалоды, хто — ад агіды). Дэ Сад перакульваецца ў труне. Адна палёгка: ну не інцэст жа ўрэшце. І калі «кахает» нас нярод-

ная – ніякага кровазьмешэнья. Толькі сорам, з якім, даруй Бог, хутка звыкаешся.

Па першым загадзе гэтай істоты мы, зъянтэжаныя і затлумленыя по-бытам, будуем на пяску і вырошчаем на камені, вельмі добраахвотна здаем уласныя гроши на ўзвядзенне лепшай, як нас запэўніваюць, на абсягах СНД бібліятэкі (хіба стане яна з-за гэтага нацыянальнай?), пасьпяваем дома і на суботніках, завіхаемся бяз стомы зранку да вечару (вучым, лечым, выхоўваем, пішам, малюем... наступерак усяму ня горш, чым у сьвеце), а атрымліваем за гэта ўсё меней і меней.

А нястомнай цётка-дабрадзейка, спрытна жанглюочы бізуном ды пернікам, з пагрозыльвай добразычлівасцю ўглядаецца ў шчыльныя шэрыя шэрагі: «Ну дык хто з вас, дзеткі, супраць?!»

А ніхто, даражэнская! А ніхто, літасцівава! Унуранныя і маўклівыя, запалоханыя ўшчэнт і зьнямоглыя, гэта мы – твае незаконнанараджаныя пляменынікі і пляменыніцы, назаўжды звыклыя дзеля мройлівага сёньняшняга забывацца на высакароднае ўчарашнє ды абыходзіцца бяз ня менш мройлівага заўтрашняга і замест беларускага частавацца тутэйшым...

Даруйце, што вы кажаце, даражэнская? Давайце яшчэ раз і вельмі дакументальна пацвердзім узаемную любоў?! Авохці Вам, цётачка, ды калі ласка! Хоць сто разоў! А можна хутчэй? А можна праста сёньня? Куды бегчы і дзе расьпісацца?..

111

Я хачу пабачыць Гандурас і пераканацца на ўласныя вочы, што там таксама ня ўсё як мае быць. Пад бадзёрыя і вясёлыя гукі тамтэйшага нацыянальнага гімну і радасныя ўсхліпы па-доброму ўзбуджаных хоць і несуайчыннікаў, але паплечнікаў па жыцьцёвых пакутах і навырашаных сацыяльна-еканамічных пытаньнях нясьпешна ссыці з карабельнага трапу, удыхнуць прасоленае марское паветра, хутка і задаволена агледзець нязвыклы пальмавы пейзаж, стрымана прыняць іхнія экзатычныя кветкі ад іхніх нястрымных экзатычных дзяўчат, пакаштаваць, хаваючы агіду і кепскія зубы, іхні хлеб з іхнія сольлю і праехацца ўрэшце кавалькадай па зруйнаваных напаўзабытых гістарычных завулках і тупіках.

Спініцца на хвілю і глыбокадумна перакінуща словам з тутэйшымі жабракамі-метысамі. Маўляў, ну як, калегі? Нацыянальнае пытаньне ня муляе? Амерыканцы не замінаюць? І яшчэ раз праз сылёзы замілаваныя пераканацца, што й тут жабракам не па плячы патрабаваць — адно толькі прасіць...

І не забыцца заскочыць у Кангрэс з узаемакарыснай прапановай наладзіць неадкладна бартэрныя стасункі з перспектыўай абмену нашай бульбы на іхнія бананы па маршруце «Пухавічы – Тэгусігальпа». І атрымаць неаспречную і катэгарычную адмову: ды пайшлі вы, бульбашы!

І ававязкова пабываць на іхнія агульнадзяржаўнай селектарнай нарадзе па пытаньнях бязлітаснай барацьбы з хранічна адсталымі ў капспаборніцтве па інтэнсіўным квадратна-гнездавым вырошчваныні кававых бабоў. І шчыра паспачуваць ахвярам. І зацята пазайдросціць пераможцам з прычыны іх пастаяннай і афіцыйна дазволенай катэгарычнасці і бескампраміснасці ў зацятym змаганыні з самімі сабой. Пасправаваць абмяняцца вопытам...

Што яшчэ? Прыцаніцца на мясцовых кірмашах. І ня ўразіцца. Суст-

рэцца ў вельмі неафіцыйнай абстаноўцы з мясцовым кіраўніцтвам і чынавенствам і пад нашае сала і іхні кактусавы чамяргес зазірнуць у вочы. І не знайсці розыніцы. Пацікавіцца з веданьнем справы аб стане людажэрства ў слаба разъвітых і мала забясьпечаных рэгіёнах. Закахаць у сябе якую-небудзь метыску, а пасля жорстка і катэгарычна адмовіць: не-не, дара-жэнъкай, нашая – лепшыя...

Так! I абавязкова прыдбаць тамтэйшы сувенір – штосьці накшталт вы-сушанага і прасоленага чэрата якога-небудзь правадыра варожага племені...

Урэшце стаміцца ад усяго гэтага і вярнуцца на радзіму. І памерці гадоў праз пяцьдзесят без мітусыні і глыбокадумна. Шчасльіва і спакойна ад трывалага і на ўласныя вочы пацверджанага пачуцьця: мы, менавіта вось такія — беларуска-тутэйшыя — у съвеце не адзіныя!

111

Калі б я быў разумны, я, па-першае, дачытаў бы Біблію, па-другое, зрабіў з гэтага карысныя высновы і жыў спакойна і заможна, па-ранейшаму б працаўваў у «ЛіМе», ня стаў бы Івана Іванавіча Іванова называць дурнем, купіў бы з дурнотнага па велічыні ганарапу шыкоўны чорны капялюш і важна хадзіў бы ў ім па праспекце Скарэны – узад-уперад, узад-уперад; калі б я быў мужным, я б пайшоў на вайну і з яе вярнуўся, і паспрабаваў бы ўрэшце закрыць грудзьмі тую амбразуру, з якой так трапна і бязылітасна б'е той, каго дзеля гэтага так безразважліва і нарадзіла калісьці маці, і, відаць, атрымаў бы ордэн, і не саромеўся б яго, і назваў бы дурнем Іванова Івана Іванавіча, і прыдбаў бы за генеральскую пенсію чорны шыкоўны капялюш, каб сфатографавацца ў ім на Рэспубліканскую дошку пашаны; калі б я быў хітрым, я б уладкаваўся на працу ў вінагарэлачны аддзел магазіна «Акіян», пахнуў бы рыбай і адэкalonам «Консул», пагаліў бы галаву, запісаўся б у гурткі разьбы па дрэве і ўступіў бы ў Таварыства ражучай барацьбы з непрацоўнымі даходамі, і піў бы да ранку толькі з Іванам Іванавічам Івановым, нястомнай адганяючы ад яго зялённых мух сваім шыкоўным чорным капелюшом; калі б я быў вар'ятам, дык адразу стаў бы старастам вар'ятні, паслухмяным і вельмі ініцыятыўным, і харчаваўся б своечасова і толькі па рацыёне, і павесіў бы гамак ля вакна з відам на неакрэсленую вясну, і замест Ванегута з О'Генры чытаў бы толькі Праханава са Скобелевым, і вывучыў бы эсъперанта, і наладзіў бы зацятае ліставаньне з Гвадэлупай, і падараваў бы Іванову Івану Іванавічу (гары ён урэшце гарам!) свой чорны шыкоўны капялюш; калі б толькі я быў...

111

Спадары! (Добраўчлівия апладысменты). Я доўга думаў перад тым, як выйсці да вас. (Радасная і затоеная цішыня). Я доўга думаў... (Сыцішаныя воплескі, якія неўпрыкмет пераходзяць у зладжаную і ўрачыстую авацыю). А думаць, скажу я вам папросту, без мудраваньня – гэта вам ня бульбу перабіраць... (Ажыўленыне і съмех). Вы верыце мне?! (Шчасльівы віск і грамавы ляскат у далоні). Дык вось, мае несамавітая (пранізлівия воклічы «Брава!»), зараз я змушаны вам давесці, што мне ўжо нішто не замінае менавіта сёньня (усхваляваная, прачулая цішыня) заявіць у поўны голос: «Як вы мне надакучылі! Як я вас ненавіджу!!!»

...  
(Велічна і павольна сыходзіць немаведама куды, зъдзекліва бразнуўшы дзьвярыма).

(Цішыня, якую можна мацаць рукамі. Імгненная ўсеагульная спэрхласць. Смутак і жалоба. Там-сям нясьмелы шэпт: «Дык што ж гэта, браточки?» Хтосьці ўсхліпвае, войкае і падае. Кагосыці кудысьці дзелавіта і мэтанакіравана пацягнулі, стоена і кваліфікавана съціскаючы руکі і заціскаючы рот. Пахне экспрапрыяцяй з пераразъмеркаваньнем. Імгненны енк, гайня і вэрхал. Зацьменье. Заслона, невыразна перафарбованая ў колеры нацыянальнага сцягу невядомай пакуль дзяржавы...).

Дзякую за ўвагу! У нас гэта заўжды з аншлагам. Сцэнар мы пішам разам. Іграем таксама. Мора задавальнення. Прыходзьце яшчэ.

111

Я – чарнобылец. Яшчэ дакладней – перасяленец. Больш за дзесяць гадоў таму перавёз я з радыяцыйнай Веткі ў больш-менш бясьпечны Менск усё сваё і ўсіх сваіх: сям'ю, думкі, жыцьцёвія мэты і спадзіваныні, кніжкі, мары, хлусьню і праўду... Прайшло няшмат часу і я з жахам дацямі, што забыўся ледзьве не на самае галоўнае: на круглы, вялікі (на палову сённяшняй маёй кватэры) дубовы родавы стол, саматужна зладжаны калісці па бацьковым заказе зухаватым веткаўскім цесьлям-стараверам. Яшчэ колькі гадоў таму за ім зьбіраліся на радзіме ўсе мае сваякі. І было ў гэтым штосьці величнае і важнае, урачыстае і надзеянае, спакойнае і вясёлае... Як не хапае зараз гэткага грунтоўнага прыстасаванья для ўзаемнай радасці ад людскага жыцця! Ці ж роўня яму хісткія гарадскія кухонныя столікі! Мо таму і сънедаем, абедаем ды вячэраем мы зараз похапкам, не ў адзін час, зредку бачым адзін аднаго, стараючыся кудысьці пасыпець, штосьці там камусыці даказаць, у чымсыці пераканаць, безразважліва марнуочы час на дробязі... Як не хапае гэткага ж стала не толькі маёй сям'і — усім населеннікам Беларусі. І авабязкова круглага. Каб не знайшлося зынянцку ахвотніка прагна крыкнуць з презід'умнага кута: «А давайце я буду адказваць за перамогі, а за паражэнні адкажаце вы!» І авабязкова вялікага, каб памясьціліся ўсе тутэйшыя, так кепска знаёмыя адзін з адным. Каб памясьціліся і падумалі пра адно, і памаўчалі пра адно, і зразумелі ўрэшце штосьці, і расплакаліся з гэтай нагоды разам, і з яе ж рассымаяліся... Але толькі разам... Не, сапраўды, трэба заказаць такі стол. Дубовы круглы і вялікі. Я нават ведаю аднаго зацятага, здатнага на гэта старавера з шыкоўнай барадой, які яшчэ не пасыпей сыпіцца. Не, трэба!.. Яшчэ ня позна.

111

І калі пайшла ўжо такая гаворка паміж намі, беларусамі, пра нас, беларусаў, дык вось і такое бывае... Пяціласніца, старанна адказваючы на пытаныні дамашняга заданьня па рускай мове, занатавала (сам сыштак бачыў!): «На кого хочу быть похожей? На В. В. Путина».

Наступствы доўгатэрміновай глыбокадумнай інтэграцыі, дзіцячая дурславольства, сапраўды шчырае жаданьне чагосыці дамагчыся ў будучым дарослым жыцці (і авабязкова ў межах хоць нейкай ды дзяржавы), інфантыльны касмапалітызм, кепская, надта неэфектыўная праца тутэйшых піянірска-камсамольскіх арганізацый?

Ды якая ўрэшце розыніца! Галоўнае ў тым, што дзяўчынка гэтая, даруй ёй Божа, катэгарычна адмовілася быць падобнай на самую сябе. На гэтай беларускай зямлі і ў гэты зусім не беларускі час. Пакуль ці ўжо?

111

Ты памёр у 91-ым. Даруй, я так і не пасьпей табе напісаць. Не пасьпей пагаварыць у ахвотку, распытаць пра ўсё як сълед, праста разам пасядзець за чаркай. Камандзіроўкі, разъезды, клопаты, мітусыня. Даруй, усё гэта ўрэшце аказалася нікчэмным і дробязным, а хранічна не пасьпяваць за жыцьцём – стала маёй хваравітай уласцівасцю.

Паміраючы ў прапахлай лекамі анкалагічнай палаце, ты хваліваўся за тое, што адбываецца ў съвеце. Карабах, Чачня, пераможны Ельцын і пераможаны Гарбачоў на крызвавых рэштках перабудовы і чарговыя зялёныя парасткі беларуска незалежнасці... Я ведаю, як ты хваліваўся за мяне. Калі б ты пабачыў, бацька, што адбываецца наўкола зараз! Я, як і ты, хвалуюся за сваіх сыноў, якія так і не пасьпелі зразумець, чаму Беларусь, у якой яны нарадзіліся і жывуць, так і ня здолела застацца Беларусью. Я не дакараю, бо, сапраўды, цяжка зразумець, чаму мы, прайшоўшы, здаецца, праз усе магчымыя і немагчымыя пакуты, так і не захацелі жыць па-людску.

Натуральна, ты быў меў рацыю: справа не ў грашах, а ў дабрыні. А яна, як і любы штучны тавар, каштую ох як дорага. Бацька, я стараюся не страціць сябе, стараюся не рабіць зла іншым. Атрымліваецца не заўсёды... Ты мо не паверыш, але я, як і ты, стаў настаўнікам – родная мова з роднай літаратурай. Паміж урокамі і днямі стараюся застацца журналістам. Імкнуся пісаць праўду. І увогуле пасьля сарака я амаль перастаў быць шалапутам. Не, паліць яшчэ ня кінуў, ня вельмі й паразумнеў, аднак захаваў амаль усіх сяброў і нават прыдбаў новых, ня горшых, чым тыя, з маленства.

На маленьком здымку, які я захаваў, ты, тагачасны, маладзейшы за мяне, сённяшнягі. І ў гэтым таксама твая бацькавая перавага. З неўтаймаванай пасмай, хударлявы, ты, узяўшыся ў бокі, адной нагой прыціскаеш да зямлі футбольны мяч і глядзіш ня мяне мяккімі вачыма: «Ну што, сын?» Даруй, я па-ранейшаму не люблю футбол, сваю любоў ты пасьпей перадаць унукам. Так, зрэшты, і павінна быць. Даруй, што я калісьці не заўсёды разумеў цябе. Гэтаксама зараз ня вельмі разумеюць мяне і мае сыны. Для ўсяго, як аказваецца, патрэбны час, і не заўжды ў гэты час уціскаеца нашае жыцьцё... Даруй...

111

Ох як не памыляліся колішнія мудрыя інквізітары: ня толькі вальна-думцаў трэба на вогнішчах зьнішчаць, але й іхнія кніжкі!

Нацыянальная літаратура XIX – пачатку XX стагоддзя ў межах сённяшняй, няхай і «ўдасканаленай» рэформамі, школьнай праграмы робіць больш за ўсю нашу разам узятую апазіцыю. Не на пляцах і вуліцах, а ў аўдыторыях і класах. Кожны радок Каліноўскага, Багушэвіча, Ажэшкі, Цёткі, Багдановіча і маладога ненапалоханага пакуль «бэнэраўскага» Купалы гучыць і асэнсоўваецца зараз ня з меншай актуальнасцю, чым калісьці. Не! Нават больш выразна і доказна! І па-ранейшаму заўжды знаходзіцца хтосьці, каму бракуе мужыцкай праўды, каму вузка, цесна,

мала, каму даспадобы вальналюбнае гучаньне дудкі, скрыпкі ды жалейкі, хто насуперак усяму вырашыў застацца на Беларусі беларусам.

111

Чым далей, тым горай... Вось яшчэ адна ня вельмі суцяшальная жыцьцёвая выснова: лёсы чалавечыя вырашаюць далёка не лепшыя ў маральных адносінах індывидуумы. Больш таго – горшыя з горшых. Галоўная іх зброя – хамства і недасьведчаная самаўпэўненасць. Вынік шчыраваньня – чужая кроў і чужы страх. Лепшыя па ўласным жаданні заўжды ўбаку ад глабальных палітычных справаў. Калектывізацыя з індустрыйлізацыяй, пабудова рынковага сацыялізму – гэта не для іх. Не па прычыне палахлівасці (гінуць усё роўна першыя), а з-за разумення абсурднасці любой таталітарнай сістэмы. Ім у цяжар ісці па трупах, ім карціць трапляюць у презідымумы і на фуршты, дзе бясплатна раздаюць і беспадстаўна ўзнагароджваюць... Не, любую адказнасць усё роўна бяруць на сябе, хоць ні ў чым апрача гэтага не вінаватыя. Так іх калісці выхавалі. Насуперак рэвалюцыям, савецкай ідэалогіі і маральному кодэксу будаўніка камунізму. Лепшыя ўсё адно бяруць адказнасць на сябе. Хоць і нявыгадна, хоць і небяспечна – для сябе, сем'ёй і сяброў. Бяруць! Цішком, употай, каб, ня дай Бог, не паспачувалі сябры, каб не пашкадавалі жонкі і дзеці: маўляў, ну што ж ты – у агонь, ваду, сцюжу, на чужыя штыхі; маўляў, няхай тыя, хто камандуе і накіроўвае, тыя, каму па высокай пасадзе бяз гэтага – ніяк. Але ўсё роўна бяруць і моўчкі цягнуць. Ды больш проста няма каму. Іх хутка прыбірае Бог. Інсульты, сардэчная недастатковасць, нерви... Прозывішчаў іхніх амаль ніхто не памятае. Апрача хіба сяброў, жонак ды дзяцей. Яны паміраюць незадуважна. Але ў выніку натуральнага чалавечага адбору яны з кожным годам становяцца ўсё дабрэйшымі і дабрэйшымі. И больш рэдкімі. Так, кепскіх заўжды больш. Але калі колькасць пераважала над якасцю?! И толькі дзякуючы ім, нешматлікім, яшчэ весела сьвеціць сонейка, і ўслед за зімою – абавязкова вясна, і хтосьці яшчэ атрымлівае задавальненіне ад чытаньня вершаў іх складання, і дзесыці яшчэ любяць і кахаюць, а горшыя, як бы ні адмывалі руکі і якія б белыя адзеньні не прымервалі, заўжды будуць выдаваць менавіта на горшых. И няхай будзе так.

111

«Вунь крыгадушнасці лязо ляжыць іржавае ў музей...»

Пра што думаў Віктар Сtryжак, калі радкі гэтыя пісаў? На жаль, не спытаеш ужо...

Не ляжыць, Віця, не ляжыць пакуль тое лязо пад музейным шклом. Тоё лязо, якім хтосьці вельмі знаны «перакройваў» калісці «ЛіМ», пасыпешліва і ўпотай выдаляючы апэндыксы ўласных выкрайвальніцкіх опусаў-вынікаў нястомнай і добра аплочанай барацьбы з ворагамі беларускай дзяржаўнасці, якая (ці ж навіна!) з гідлівасцю кепскай мачыкі цуралася ўсяго нацыянальнага. Цураецца і зараз. Але лязо, Віця, заўжды напагатове, іржавець яму яшчэ ня час. И хтосьці вельмі знаны, відаць, ужо зараз з небяспекай паглядвае на падшыўкі «ЛіМу», «Полымя», «Маладосці» часінаў холдынгавага «процветания». И, натуральна, на старонках тых няўброенымі вокамі заўажна, хто кум, хто сват, а хто чужынец... Ох і хутка пойдзе крамзаць тоё лязо, хутка пойдзе танчиць па газетных ды часопісных старонках-палосах!

Беражыце пальцы, хлопцы!

